

Репарт лётчына-выправаў на тав. Юмашова таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву, Орджанікідзе. Адкрытае пісьмо рабочых прадпрыемстваў Сталінскага раёна да ўсіх рабочых і інжынерна-тэхнічных у работнікаў прадпрыемстваў гор. Менска.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ «ПРАВ ДЫ» — Мы з вамі, сыны і дачкі Іспанскага народу. Даламажам дзецім і жанчынам працоўных Іспаніі!

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

М. АНАТОЛІЕВ — Антысоевіцкі плацдарм у Манчжуры.
Алесь СТАХОВІЧ — Вернуцца маладошч.
Влад. МУРАТ — Падарунак ад народу.
За рубяжом:
Ваенна-фашысцкі мячэк у Іспаніі.
Апублікацыя японскага дэсанту ў Кітаі.
Промуці фашыстаў у французскай Паўночнай Афрыцы.

МЫ З ВАМІ, СЫНЫ І ДОЧКІ ІСПАНСКАГА НАРОДУ!

Уначыў змену ў тэатры Краснай Прэсіі зарадзілася блаславенная ідэя дапамогі бясстрашным жанчынам і дзецям Іспаніі.

— Іспанскія работніцы — нашы родныя сёстры! — гэтыя словы, якія ідуць ад усёго сэрца, належыць отары тэатрыкі Спеландзе Васільеўне Калусцінай. — І тут, на Прэсіі, у пятым годзе, у снежняўскім паўстанні, царска артылерыя расстрэльвала на барыкадах нашых мужоў, люта біла снарадамі ў нашы дамы... Пашле-жа, таварышы, прывітанне іспанскім жанчынам, пашле хоп маленькіх падарунак, няхай ведаюць, як любяць іх у Совецкай краіне і жадаюць ад душы ім перамогі!

На ўсёй краіне прагуеў годзе савецкіх тэатры, знаўшых на даламогу іспанскім дзецім і жанчынам, выклікаючы ўсёмі ў гарадах і вёсках нашай вялікай радзімы гарачыя, дэвоійныя вядуць.

Выдатную краіну фашысцкія ізуверы хопуць вадзіць патакмі крыві дзіцых сямёў і дачка іспанскага народу. У саборах і на плошчах, на вуліцах і ў дамах фашысцкія багатыя расстрэльваюць бязброўных людзей, ахвешваюць над старыкамі, жанчынамі і дзецімі... Іспанскіх мяшчынаў шырока падтрымлівае германскі фашызм, не спыняючыся ні перад якімі злычымствамі ў імя свайго захватніцтва, грабавіцтва і гвалту. Праўдзіна ўсёго свету не могуць зраўнаважыць рэвалюцыяны, не могуць маўчыць, калі вырашаюцца да іспанскага народу, калі штыком, гвалтам, бамбам і газаўмі найміты генавара Франка прабуюць адлучыць свабодны народ Іспаніі, — яго культуру, яго маладое пакаленне.

Адрывачныя сыны і дачкі іспанскага народу ў надзім дзіцых умовах адбіваюць націск чорных сіл фашызма, адстойваюць свабодную Іспанію. Тысячымі радавым, невядомымі герані параджае іспанскае рэвалюцыяны. Яны там, над небяспэца, яны пахляюць сваіх мужоў, сямёў і братоў на рапучы бой з ворагамі народу.

У муках нараджаюцца новы свет Іспаніі. У муках выхоўваюцца сілы рэвалюцыі. Дачка іспанскага пралетарыята, выдатная Пасіанарыя ў дзяцкі дні барацьбы заклікала народ Іспаніі да штурму капіталізма:

— Наперад, наперад! Народы, якія пакутуюць у страшнымі фашысцкім рабстве, зварачаюць да нас свае погляды, поўныя надзеі. Наш баваы заклік: «Фашызм не пройдзе!» акрыў ім вароты антыфашысцкаму сілу, таму што яны ведаюць наш рэвалюцыяны энтузіязм. Да нас зварачаюцца іх надзеі: яны чакаюць, гэтыя кінуцца ў барацьбу. Мы паказалі ім шлях і разам з імі будзем святаваць таржашчо дэмакратычных сіл над цёмнымі сіламі сусветнай рэакцыі.

Там, па той бок Пірэнейскіх гор, змагаецца храбро іспанскі народ. Ён зварачае свае погляды ў бок Совецкага Саюза, у нашай барацьбе за сацыялізм працоўных Іспаніі чарпавіць сілу, патрыятызм і энэргію. Яны ведаюць, што ўсёй душой мы з імі, што мы не пакінем без даламогі дзіцэй і жанчын мужных байшоў народнага фронту.

У дзяцкі і адказныя дні барацьбы, калі збройна сілы рэакцыі акружаюць Іспанію, сідкаюць у сямалётах італьянскіх і германскіх фашысцкіх прыцэлаў генавара Франка знішчаюць насавы салян, гарады і вёскі, працоўныя СССР шлюць іспанскім жанчынам і дзецім карчовую дапамогу, падтрымліваюць у іх святшчынны атоць і веру ў канчатковую перамогу над сіламі контра-рэвалюцыі.

У муках нараджаюцца новы свет Іспаніі. У муках выхоўваюцца сілы рэвалюцыі. Дачка іспанскага пралетарыята, выдатная Пасіанарыя ў дзяцкі дні барацьбы заклікала народ Іспаніі да штурму капіталізма:

— Наперад, наперад! Народы, якія пакутуюць у страшнымі фашысцкім рабстве, зварачаюць да нас свае погляды, поўныя надзеі. Наш баваы заклік: «Фашызм не пройдзе!» акрыў ім вароты антыфашысцкаму сілу, таму што яны ведаюць наш рэвалюцыяны энтузіязм. Да нас зварачаюцца іх надзеі: яны чакаюць, гэтыя кінуцца ў барацьбу. Мы паказалі ім шлях і разам з імі будзем святаваць таржашчо дэмакратычных сіл над цёмнымі сіламі сусветнай рэакцыі.

Там, па той бок Пірэнейскіх гор, змагаецца храбро іспанскі народ. Ён зварачае свае погляды ў бок Совецкага Саюза, у нашай барацьбе за сацыялізм працоўных Іспаніі чарпавіць сілу, патрыятызм і энэргію. Яны ведаюць, што ўсёй душой мы з імі, што мы не пакінем без даламогі дзіцэй і жанчын мужных байшоў народнага фронту.

У дзяцкі і адказныя дні барацьбы, калі збройна сілы рэакцыі акружаюць Іспанію, сідкаюць у сямалётах італьянскіх і германскіх фашысцкіх прыцэлаў генавара Франка знішчаюць насавы салян, гарады і вёскі, працоўныя СССР шлюць іспанскім жанчынам і дзецім карчовую дапамогу, падтрымліваюць у іх святшчынны атоць і веру ў канчатковую перамогу над сіламі контра-рэвалюцыі.

У муках нараджаюцца новы свет Іспаніі. У муках выхоўваюцца сілы рэвалюцыі. Дачка іспанскага пралетарыята, выдатная Пасіанарыя ў дзяцкі дні барацьбы заклікала народ Іспаніі да штурму капіталізма:

— Наперад, наперад! Народы, якія пакутуюць у страшнымі фашысцкім рабстве, зварачаюць да нас свае погляды, поўныя надзеі. Наш баваы заклік: «Фашызм не пройдзе!» акрыў ім вароты антыфашысцкаму сілу, таму што яны ведаюць наш рэвалюцыяны энтузіязм. Да нас зварачаюцца іх надзеі: яны чакаюць, гэтыя кінуцца ў барацьбу. Мы паказалі ім шлях і разам з імі будзем святаваць таржашчо дэмакратычных сіл над цёмнымі сіламі сусветнай рэакцыі.

Там, па той бок Пірэнейскіх гор, змагаецца храбро іспанскі народ. Ён зварачае свае погляды ў бок Совецкага Саюза, у нашай барацьбе за сацыялізм працоўных Іспаніі чарпавіць сілу, патрыятызм і энэргію. Яны ведаюць, што ўсёй душой мы з імі, што мы не пакінем без даламогі дзіцэй і жанчын мужных байшоў народнага фронту.

ДА УСІХ РАБОЧЫХ І ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАУ ПРАДПРЫЕМСТВАУ ГОР. МЕНСКА

Адкрытае пісьмо рабочых прадпрыемстваў Сталінскага раёна

«Мы рожнены чтоб сказаць следзавь былое», — спываюцца ў любімай песні нашага народу.

Мы, таварышы, жывем з вамі ў выдатной час. Жыццё 170-мільянага савецкага народу стала шчаслівым, светлым і радасным.

Наглядаючы навокал — у цэлі родных прадпрыемстваў, якія вырастаюць да непазнавальнасці, асапчончым найвышнім абсталяваннем савецкай вытворчасці; паглядаючы на вуліцы нашай сталіцы, што пакрыліся асфальтам і ўзбагаціліся новымі палацамі; паглядаючы на сваіх шчаслівых дзіцэй, якія вясёлай гурбю спываюць у душоўныя карпусы мых сталінскіх школ...

З сацыялістычных палаў БССР анят багаты ўрадаў. Заможнае, культурнае жанцё прышоў у каласныя двары беларускіх вёсак, дзе да рэвалюцыі боты былі ражасцо, а хаты асвятляліся лучынкамі, дзе дзіцё гінуў ад голаду, бруду і хвароб...

Крудоўнай былою стала жыццё ў краіне Совецкай, дзе пад кіраўніцтвам славнай партыі Леніна — Сталіна, пад мудрым вадзіцтвам найвышэйшага тэніа чалавечтва, любімага правадарыя народаў Сталіна, пераможна зварачаюцца будаўніцтва сацыялізма.

Працоўныя нашай краіны знаходзяцца напярэдні дзвух падзей найвышэйшага гістарычнага значэння. Хутка спываюцца 19-я гадавіны з таго дня, калі пралетарыят, разам з біднейшым сямствам нашай краіны, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, у жорсткай барацьбе з капіталістычнымі ворагамі і ўмацаваў диктатуру пралетарыята на адной поастай частцы свету, высока ўзвысіў чырвоны сцяг сацыялістычнай рэвалюцыі. Сацыялістычная рэвалюцыя канчаткова знішчыла капіталістычную эксплуатацыю, вызваліла ўсе прыгнечаныя народы былой царскай імперыі — гэтай сапраўднай турмы народаў... Народы Совецкага Саюза адданы ў выдатныя брацкі саюз неабаяжнага СССР.

У бліжэйшы час нашыя сыны і дачкі Беларускай рэспублікі з'едуцца на XII Усебеларускі Надзвычайны З'езд Совецкай. У лістападзе адбудзецца VIII Надзвычайны З'езд Совецкай БССР.

На гэтых з'ездах будзе прынят гістарычны праект новай Канстытуцыі СССР, створанай пад кіраўніцтвам і пры неперарыным удзеле правадарыя народаў любімага таварыша Сталіна.

Кожны артыкул гэтага гістарычнага праекту, кожны яго радок праксакт мударска правадарыа, яго геніем, яго бацькаўскім клопатамі ад усіх працоўных. Праект сталінскай Канстытуцыі яра адлюстроўвае бліскучы росквіт нашай краіны, яе вышэйшэйшыя поспехі і перамогі.

Гэтыя поспехі, гэтыя гістарычныя перамогі выклікаюць паўднёну нянавісь ворагаў. Праюць над традыцыйна-аіноўбуўскімі забойцамі, якія нядаўна скончыўся, паказаві, што гэты амальцельна сабакі не спыняюцца ні перад чым у сваёй зварачнай злобе да нашай партыі, да савецкага народу, не пагаджаюць ніякімі сродакі; пастанулі на службу ў фашысцкае гестапа, яны адчувалі сваё прыкляеце змяінае жала супроць нашых кіраўнікоў, супроць дарогага нашага правадарыа таварыша Сталіна. Але зорныя органы пралетарскай диктатуры выкрылі іх крываваму змуду.

16 ашалеўных сабак прыгавораных Вярхоўнага Суда Саюза ССР, прыгаворанам усю савецкага народу змяінае паны з твару зямлі. Але вораг не пакінуў сваіх вагнх і подых спроб

пераакажаць нашаму пераможнаму сацыялістычнаму будаўніцтву, будаўніцтву бяскасавага сацыялістычнага грамадства. Мы павінны таксама моіна памятаць, што найвышэйшымі, шавіністычнымі, вылікаржываўшымі элементамі ў сваёй барацьбе супроць савецкай улады неперасредна змяінаюцца з контравольцыянерамі траіцкімі-аіноўбуўцамі, становячыся на шлях шпійскай, лыверскай, тэрарыстычнай дзейнасці.

Рухаючыся да 19-й гадавіны Вялікага Кастрычніка, рухуючыся да VIII Надзвычайнага З'езда Совецкай, мы абавязаны раней за ўсё — гэта наш святшчынны доўг — узяць сваю рэвалюцыяную класавую пільнасць, узяць яе на кожным участку работы, кожную секунду сочачы за тым, каб хітры і подлы вораг не пралеў у нашы рады, свечасова вяржываючы яго і зрываючы з яго маску.

Вышэй класавую пільнасць! Мачней і бязлітасней змагацца з рэшткамі адстаючага ворага!

Мы павінны шыроў разгортаць большыдзівую самарыткы, праціваць ёму кожным участку нашай работы, яна даламожа нам хутчэй вырашыць усё ворагаў, якія залезлі дзе-ні-дзе на наша прадпрыемства, даламожа свечасова выявіць усе намы неахопны і слабыя месцы.

Таварышы работніцы і работнікі, іспанскія і астаханавыя, ударнікі і ўдарніцы, таварышы інжынерны і тэхнікі, лаварышы прадпрыемстваў, старшыні заўкмаў, таварышы саўзавыя фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў Менска. У гэтым нашым адректывам ніякім ні зварачаецца да нас з заклікам разгартаць шыроўкае сацыялістычнае сапартыўства на лепшую падрывоўку да 19-й гадавіны Кастрычніка, на лепшую падрывоўку да надзвычайнага з'езда Совецкай БССР і СССР.

Сустраць дзве гэтыя вялікія падзеі новыя перамогі — для нас сорава доўгу, сорава гонару.

Мы, работніцы, адміністрацыйна-тэхнічныя работнікі і агульнапрадпрыемстваў і ўстаноў Сталінскага раёна горада Менска прапануем аб'явіць агульнагарадское сапартыўства прадпрыемства з прадпрыемствам, пыха з пыхам, работага з работага на датарынавае выкананне гадавога вытворчага плана.

Сустраць 19-ю гадавіну Кастрычніка, сустраць надзвычайны з'езд Совецкай датарынавым выкананнем гадавога плана — такая наш першая задача. У ёй закладзены кроўны ітарэсы далейшага росту нашай сталіцы, нашай рэспублікі, нашай вялікай краіны.

Але мала датарынавае выкананне плана, трэба даць высокакачэсную прадукцыю. Асюль другая задача — прапавіць без браку. Брак — бід сацыялістычнай вытворчасці, і мы павінны яго канчаткова вытудрыць. А растуць патрэбы працоўных паграбуюць ад нас самай высокакачэснай прадукцыі, паграбуюць ад нас і значнага пашырэння асартыменту. Асартымент-жа нашых вырабаў янчэ вузак, каб поўнасцю задаволіць узросшыя культурныя запасы працоўных. Асюль трэцяя задача, непарывна звязаная з двума першымі, пашырэнне круг асартыменту вышукскай прадукцыі, бэзумоўна выканаць планы на датарынавом выпуску прадметаў шырскажыву, аюп і зноў перагледзець свае машынасы ў гэтай справе, каб не толькі даць тую колькасць тавараў шырскажыву, якую мы абавязаліся даць перад партыяй і ўрадам, але і перавыканаць гэту колькасць.

Гэтыя задачы, дзенья і канкрэтыя

намы, могуць быць выкананы толькі ў тым выпадку, калі на нашых прадпрыемствах будзе ўзмоцнена кіраванне стаханавым рухам, калі мы будзем з упартасцю дабівацца існавання ў нас не толькі стаханавскіх брыгад, але і савецкіх стаханавскіх брыгад і стаханавскіх прадпрыемстваў.

Трэба янчэ вышэй узяць узровень стаханавскай работы, дабіцца новых рэкордаў вытворчай выпрацоўкі і павелічэння абсталявання. Найвышнім чынам звязаць асваенне новых норм з далейшым развіццём сацыялістычнай рацыяналізацыі і вынаходства, з далейшым ростам, любімым вырощваннем новых кадраў, з далейшым уздымам сацыялістычнай культуры на нашых прадпрыемствах.

Дасягненні асобных стаханавцаў павінны стаць здабыткам усіх работчыкаў.

Ні аднаго адстаючага прадпрыемства, ні аднаго адстаючага цыха, ні адной адстаючай брыгады; у нас не павінна быць адстаючых — такі наш лозунг дня. Змагаючыся за дастойную сустрачку надзвычайнага з'езда Совецкай, мы залічымся кожнага прадпрыемства дабіцца датарынавага выканання плана на падставе выкарыстання ўсіх сваіх энтузіязнаўчых рэсурсаў; канчаткова анішчыць браку, каб прадукцыю ўзровень якасці, зробленую на «вышэйшым» і моцнашым рады стаханавцаў; смеда і настойліва высюваць новыя кадры.

Што-ж трэба для гэтага зрабіць. Стаханавскі рух патрабуе для свайго развіцця, як неабходную ўмову, той імяна слажанасці калектыва і большыдзівой дысцыпліны, на якую не раз указаў таварыш Сталін. Сталінскае дысцыпліна — гэта дысцыпліна слажанасці, агураванасці ўсёго калектыва работчыка. Трэба паставіць справу так, каб завод, фабрыка, работагі планавана, чотка, які добры механізм гадзініка. Інакш і неўска: у наш-жа стаханавцы свае кожны работчы старашаца і кага мачэ працывіцкі выкарыстань кожную мінуту рабочага часу, нашы-ж стаханавцы ўжо навучыліся лічыць свой рабочы час не толькі па мінутах, але і па секундах. Асюль і зраўна, што малейшай перабоў у рабочым аднаго з участкаў завода адразу-ж не праміне адбіцца на работе сапэць стаханавцаў і ўдарнікаў, на вытворчасці іх працы. Вось чаму неабходна, каб на кожным прадпрыемстве, перш за ўсё, была-б прадумана, строга разлічаная планавасць, чоткасць у работе.

Мы прапануем на ўсіх фабрыках і заводах горада правесці наступныя мерапрыемствы.

Рэгулярна праводзіць шырокія вытворчыя нарады стаханавцаў і ўдарнікаў як у маштабе ўсёго прадпрыемства, так і ў маштабе пыхаў і брыгад. Мы абавязаны строга ўлічваць кожную дэлавую прапанову, якая прынята нарадаў, забяспечваць іх правядзенне ў жыццё. Мы зварачаемся да ўсіх вынаходцаў з заклікам даць рад новых вынаходстваў і вытворча-рацыяналізатарскіх прапавіць да з'езда Совецкай.

Рахуючы момант на ўзровень прадукцыі да гадавіны Кастрычніка і надзвычайнага з'езда Совецкай з'яўляюцца рашучае пашырэнне ўсёй палітмасавай работы на нашых прадпрыемствах, палітычнае масавай вынаходцаў работы ўсіх грамадскіх арганізацый на нашых фабрыках і заводах, работа з кожным работчыкам у пласову; любімым вырощваннем новых кадраў. Кожны стаханавец, асабста наказаваючы са-

свае перамогі, павінен перадаваць свой вопыт іншым работчыкам, ён павінен быць прапагандастам, агітатарам і арганізатарам стаханавскіх метадаў работы.

Рухаючыся да 19-й гадавіны Вялікага Кастрычніка і надзвычайнага з'езда Совецкай, мы павінны ўзмацніць падтрымліваць і развіццё дзіцэй выдатна руху, які зарадзіўся на нашых прадпрыемствах — рух двухсотнікаў. Трэба дабіцца рашучае пашырэння работы і ў ударніках, гэтым магучым рэзервам стаханавскага руху. Трэба паставіць справу так, каб даламажы ўдарніку стаць у рады стаханавцаў.

Трэба шыроў распаўсюдзіць вытворчае шэфства стаханавцаў над ударнікамі, трэба лепш наладзіць тэхнічную злучоў.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на якасць тэхнічэбы і на поўны ахоп ўсіх работчыкаў.

Броімавыя прымежыя Беларускай і ле сталіны Менска мае ўсе машынасы сваёй прадукцыі за дэлавае пачаснае месца ў Совецкім Саюзе. І за гэта мы павінны змагацца, рухуючыся да гадавіны Вялікага Кастрычніка і надзвычайнага з'езда Совецкай. Нашы варытаты, нашы скурныя тавары, нашы готычыць абутак і вопратка, нашы харчовыя вырабы павінны славідца па ўсёму Саюзу. Высока трываць гонар свайго маркі.

Мы павінны правадзіць так, каб з нас, сталіцы орданаснай БССР, прабраі прыклад прадпрыемстваў ўсёй рэспублікі.

Вось гэтыя задачы, якія мы ставім перад сабой, рухуючыся да 19-й гадавіны Вялікага Кастрычніка, рухуючыся да надзвычайнага з'езда Совецкай, Велзаны перамогі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, якія дасягнуты пах геныяльным кіраўніцтвам нашага вялі-

кага Сталіна, бачыць кожны з нас. У гістарычных, якія не маюць себе роўных на ўсёй гісторыі сусветнай авіяцыі, пералётах гэтага года асаблівая яраказла магутнасць нашай індустрыі, невымаральны рост яе якасных паказальнікаў. Вялікае сацыялістычнае сапартыўства ахаша-ла ўсю краіну. Кожная вобласць, рэспубліка, кожны раён нашай краіны імпнецца вылісі пераможцаў у гэтым вялікім сапартыўстве, зваваюць вялікія перамогі ў славу нашай выдатнай радзімы.

Поспехі нашай сацыялістычнай індустрыі ўзнілі на небыўлау вышчыню абарончому магутнасць нашай краіны. Бараньба за новыя перамогі нашай прамысловасці бэць у той-жа час і барацьба за далейшае ўзмацненне нашай абароназдольнасці. Сусветны фашызм ліхаманкава рыхтуецца да новай імперыялістычнай вайны і ў першую гадаву супроць СССР. Таму абавязак кожнага работчыка і ўдарніка вылісі пераможцаў імяна нашай абароназдольнасці. Сусветны фашызм ліхаманкава рыхтуецца да новай імперыялістычнай вайны і ў першую гадаву супроць СССР. Таму абавязак кожнага работчыка і ўдарніка вылісі пераможцаў імяна нашай абароназдольнасці. Сусветны фашызм ліхаманкава рыхтуецца да новай імперыялістычнай вайны і ў першую гадаву супроць СССР. Таму абавязак кожнага работчыка і ўдарніка вылісі пераможцаў імяна нашай абароназдольнасці.

Пад кіраўніцтвам нашай славой савецкай партыі, на чале з любімым правадарыам таварышам Сталіным, пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і вернага сталіна таварыша Ігалаа наперад, да новых перамогі!

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Пісьмо абмеркавалі і аднагалосна прынялі работчы, адміністрацыйна-тэхнічны работнікі і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна: заводу імя Кірава, імя Варашылава, «Большэвік»; фабрыку «Монумарка», імя Крупскай; завода «Чырвоны зар», спіртзавода, мясакамбіната, МЭС-2, аўтараномнай станцыі, імяна імя Дзержынскага, МТМ, лаварынай фабрыкі; арцель «Чырвоны інавіды», «Чырвоны Кастрычнік», «2-я пціггодна», «Наперад», «Ударнік».

Дапаможам дзецям і жанчынам працоўных Іспаніі

Насустрэч надзвычайным з'ездам Саветаў

ПІСЬМО ПРАЦОЎНЫХ ЖАНЧЫН г. МЕНСКА

ПРЭЗІДЭНТУ ІСПАНСКОЙ РЭСПУБЛІКІ г-ну АБАНЬЯ

СТАРШЫНІ СОВЕТА МІНІСТРАў ЛАРГО КАБАЛЬЕРА

ДЭПУТАТУ ІСПАНСКАГА ПАРЛАМЕНТА ДАЛАРСЭ ІБАРУРЫ (ПАСІЯНАРЫЯ)

ГЕРАЦЫМ ЖАНЧЫНАМ, МАЦЕРАМ І ДЗЕЦЦАМ

ІСПАНСКИМ ПРАЦОЎНЫМ ЖАНЧЫНАМ І ІСПАНСКАМУ НАРОДУ, ЯКІЯ ГЕРАЦЫНА ЗМАГАЮЦА ЗА СВАБОДНУ ІСПАНСКУЮ РЭСПУБЛІКУ, АД ПРАЦОЎНЫХ ЖАНЧЫН ОРГІЗАНСАНАЙ СТАЛІЦЫ БССР — ГОРАДА МЕНСКА.

З выключна напружанай увагай мы, усе працоўныя Савецкага Саюза, сочылі з крывавамі ілюстрацыямі, з завярэлай бандай фашысцкіх настаяў.

Мы ведаем, што вам у выключна цяжкіх умовах прыходзіцца ваяваць барацьбу, якая патрабуе вялікіх зусілаў ад вас і вашага народа.

Мы ведаем, што жанчыны-тружніцы Іспаніі рука ў руку з мужчынамі вядуць героічную барацьбу за свабодную Іспанію, што вочы вачам горады і вёскі Іспаніі перамаглі і перамагуць фашысцкіх ворагаў.

Мы ведаем, што жанчыны-тружніцы Іспаніі рука ў руку з мужчынамі вядуць героічную барацьбу за свабодную Іспанію, што вочы вачам горады і вёскі Іспаніі перамаглі і перамагуць фашысцкіх ворагаў.

Мы ведаем, што жанчыны-тружніцы Іспаніі рука ў руку з мужчынамі вядуць героічную барацьбу за свабодную Іспанію, што вочы вачам горады і вёскі Іспаніі перамаглі і перамагуць фашысцкіх ворагаў.

Мы ганарымся вамі, вашымі подвігамі і самааданнем, ганарымся вашай волі да барацьбы за перамогу дэмакратычнай рэспублікі Іспаніі.

Нашы сэрцы, мыеці і пачуцці злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

Нахай сёстры з Іспаніі злучылі з вамі, дарагія сёстры і прыяцельніцы!

МІТЫНГ ЖАНЧЫН г.р. МЕНСКА

З усяго горада сабраліся жанчыны на агупагарадскі мітынг ў Доме Комасета.

На мітынг прыйшлі жанчыны розных професій, рознага ўзросту. Усе яны пранікнуты атымі і тымі-ж пачуццямі, пачуццямі беззаставешнага адданасці і любові да сваёй соцыялістычнай радзімы, да вялікага правадара народаў таварыш Сталіна, пачуццямі брацкай салідарнасці з працоўнымі і прыгнечанымі ўсяго свету.

Мітынг адкрыўся старай работніца, стаханавца фабрыкі імя Крупскай тав. Гарагалы.

У прывітанні выбаршчыца тав. Гарагалы, артыстка тав. Александрэўская, работніца заводу «Большэвік» тав. Хвасціўчанка, тав. Гурыновіч (стаханавца фабрыкі «Кастрычнік»), Агнесвет патэса, Уласевіч (настаўніца 3-й школы), Цяпкова (урач Інстытута аховы мацяры і дзіцяці), Валюшына (арганізатарка фабрыкі «Кастрычнік»), Асуюсіная (інжынер Інстытута прамысловасці), Мазалеўская (вартаўніца) і Валынская (хатняя гаспадыня).

— Сярод нас, — гаворыць тав. Гарагалы, — шмат жанчын, якія памятаюць барацьбу працоўных нашай краіны ў гады грамадзянскай вайны. Тады нашы жанчыны разам са сваімі мужамі змагаліся за свабоду. І нам не дэтка далася гэтага перамога. Шмат праціла крыві. За гэтыя гады мы вольныя, дабіліся шчаслівага, рашаючага жыцця. Сяня мы пачынаем працягваць брацкую руку дапамогі герцаічным жанчынам Іспаніі. Яны змагаюцца за новае жыццё, за свабодную дэмакратычную Іспанію.

Першае слова атрымлівае работніца гарбарні «Большэвік» тав. Хвасціўчанка.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

за свабодную дэмакратычную Іспанію.

— Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага Сталіна мы дабіліся змагання і шчаслівага жыцця для сябе і сваіх дзяцей. Сталініскае клопаты забяспечылі нам добрае жыццё. Але мы ні на адну мінутку не забываем аб нашых сёстрах па класу; яны змагаюцца за свабоду, якое мы дабіліся. Мы памагам ім сваё брацкае пратэктарскае прывітанне. Трымаемся моцна

шай неабсяжнай вярны мільёныя масы соцыял-дэмакраты і Іспаніі. У пераважных радах барацьбы з фашызмам стаяць дзесяткі тысяч гераічных жанчын. Яны аддаюць сваё жыццё за свабодную Іспанію.

Нам, жанчынам свабоднай соцыялістычнай краіны, асабліва блізка барацьба нашых сёстраў.

Працоўныя Іспаніі будзь змаганца да поўнай перамогі. Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!

Работніца заводу імя Кірава тав. Загорына расказвае, як калектыву заводу агукуўся на заклік работніцы «Трохгоркі»: ужо сабрана 1.500 рублёў.

Выступае стаханавца заводу імя Молатава тав. Корчун.

— Азіная свабодная праіна ў свеце — гэта наша краіна. Азіная свабодная жанчыны — гэта мы, перажыўшыя нямецка-фашысцкае, азіныя сэрцы Іспанскаму народу; барацьбы за свабодную Іспанію не азіныя, з імі мільёны жанчын, аднапачасна пратэктарскай рэвалюцыі.

Дарагія сёстры з Іспаніі! Мы злучылі з вамі!

Анастасія прымае мітынг пільскае ўрада і герцаічнае пратэктарскае Іспаніі. З залы насупаца вочылі: «Смерць фашызмам!», «Нахай жыць свабодная Іспанія!», «Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!», «Нахай жыць любімым працадара Сталіну!».

— Ужо два месяцы як ледзь кроў рабочага класа Іспаніі, Іспанскія жанчыны адстойваюць сваё незалежнасць. Яны ідуць наперад з сваімі братамі, мужамі, яны будзь змаганца да перамогі, да апошняй кроплі крыві. Фашызмы азіныя азіныя рабочым класам; яны ў свеце такой сілы, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Наша фабрыка на заклік работніцы «Трохгоркі» сабрала 2 тысячы рублёў. Сяня на мітынгі мы паставілі адпрацаваць 2 гадына на карысць іспанскіх работніц.

Інжынер фабрыкі «Комунарка» тав. Алуцкі гаворыць:

— Ва ўсіх гарадах і калгасах на-

шай неабсяжнай вярны мільёныя масы соцыял-дэмакраты і Іспаніі. У пераважных радах барацьбы з фашызмам стаяць дзесяткі тысяч гераічных жанчын. Яны аддаюць сваё жыццё за свабодную Іспанію.

Нам, жанчынам свабоднай соцыялістычнай краіны, асабліва блізка барацьба нашых сёстраў.

Працоўныя Іспаніі будзь змаганца да поўнай перамогі. Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!

Работніца заводу імя Кірава тав. Загорына расказвае, як калектыву заводу агукуўся на заклік работніцы «Трохгоркі»: ужо сабрана 1.500 рублёў.

Выступае стаханавца заводу імя Молатава тав. Корчун.

— Азіная свабодная праіна ў свеце — гэта наша краіна. Азіная свабодная жанчыны — гэта мы, перажыўшыя нямецка-фашысцкае, азіныя сэрцы Іспанскаму народу; барацьбы за свабодную Іспанію не азіныя, з імі мільёны жанчын, аднапачасна пратэктарскай рэвалюцыі.

Дарагія сёстры з Іспаніі! Мы злучылі з вамі!

Анастасія прымае мітынг пільскае ўрада і герцаічнае пратэктарскае Іспаніі. З залы насупаца вочылі: «Смерць фашызмам!», «Нахай жыць свабодная Іспанія!», «Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!», «Нахай жыць любімым працадара Сталіну!».

— Ужо два месяцы як ледзь кроў рабочага класа Іспаніі, Іспанскія жанчыны адстойваюць сваё незалежнасць. Яны ідуць наперад з сваімі братамі, мужамі, яны будзь змаганца да перамогі, да апошняй кроплі крыві. Фашызмы азіныя азіныя рабочым класам; яны ў свеце такой сілы, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Наша фабрыка на заклік работніцы «Трохгоркі» сабрала 2 тысячы рублёў. Сяня на мітынгі мы паставілі адпрацаваць 2 гадына на карысць іспанскіх работніц.

Інжынер фабрыкі «Комунарка» тав. Алуцкі гаворыць:

— Ва ўсіх гарадах і калгасах на-

шай неабсяжнай вярны мільёныя масы соцыял-дэмакраты і Іспаніі. У пераважных радах барацьбы з фашызмам стаяць дзесяткі тысяч гераічных жанчын. Яны аддаюць сваё жыццё за свабодную Іспанію.

Нам, жанчынам свабоднай соцыялістычнай краіны, асабліва блізка барацьба нашых сёстраў.

Працоўныя Іспаніі будзь змаганца да поўнай перамогі. Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!

Работніца заводу імя Кірава тав. Загорына расказвае, як калектыву заводу агукуўся на заклік работніцы «Трохгоркі»: ужо сабрана 1.500 рублёў.

Выступае стаханавца заводу імя Молатава тав. Корчун.

— Азіная свабодная праіна ў свеце — гэта наша краіна. Азіная свабодная жанчыны — гэта мы, перажыўшыя нямецка-фашысцкае, азіныя сэрцы Іспанскаму народу; барацьбы за свабодную Іспанію не азіныя, з імі мільёны жанчын, аднапачасна пратэктарскай рэвалюцыі.

Дарагія сёстры з Іспаніі! Мы злучылі з вамі!

Анастасія прымае мітынг пільскае ўрада і герцаічнае пратэктарскае Іспаніі. З залы насупаца вочылі: «Смерць фашызмам!», «Нахай жыць свабодная Іспанія!», «Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!», «Нахай жыць любімым працадара Сталіну!».

— Ужо два месяцы як ледзь кроў рабочага класа Іспаніі, Іспанскія жанчыны адстойваюць сваё незалежнасць. Яны ідуць наперад з сваімі братамі, мужамі, яны будзь змаганца да перамогі, да апошняй кроплі крыві. Фашызмы азіныя азіныя рабочым класам; яны ў свеце такой сілы, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Наша фабрыка на заклік работніцы «Трохгоркі» сабрала 2 тысячы рублёў. Сяня на мітынгі мы паставілі адпрацаваць 2 гадына на карысць іспанскіх работніц.

Інжынер фабрыкі «Комунарка» тав. Алуцкі гаворыць:

— Ва ўсіх гарадах і калгасах на-

шай неабсяжнай вярны мільёныя масы соцыял-дэмакраты і Іспаніі. У пераважных радах барацьбы з фашызмам стаяць дзесяткі тысяч гераічных жанчын. Яны аддаюць сваё жыццё за свабодную Іспанію.

Нам, жанчынам свабоднай соцыялістычнай краіны, асабліва блізка барацьба нашых сёстраў.

Працоўныя Іспаніі будзь змаганца да поўнай перамогі. Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!

Работніца заводу імя Кірава тав. Загорына расказвае, як калектыву заводу агукуўся на заклік работніцы «Трохгоркі»: ужо сабрана 1.500 рублёў.

Выступае стаханавца заводу імя Молатава тав. Корчун.

— Азіная свабодная праіна ў свеце — гэта наша краіна. Азіная свабодная жанчыны — гэта мы, перажыўшыя нямецка-фашысцкае, азіныя сэрцы Іспанскаму народу; барацьбы за свабодную Іспанію не азіныя, з імі мільёны жанчын, аднапачасна пратэктарскай рэвалюцыі.

Дарагія сёстры з Іспаніі! Мы злучылі з вамі!

Анастасія прымае мітынг пільскае ўрада і герцаічнае пратэктарскае Іспаніі. З залы насупаца вочылі: «Смерць фашызмам!», «Нахай жыць свабодная Іспанія!», «Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!», «Нахай жыць любімым працадара Сталіну!».

— Ужо два месяцы як ледзь кроў рабочага класа Іспаніі, Іспанскія жанчыны адстойваюць сваё незалежнасць. Яны ідуць наперад з сваімі братамі, мужамі, яны будзь змаганца да перамогі, да апошняй кроплі крыві. Фашызмы азіныя азіныя рабочым класам; яны ў свеце такой сілы, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Наша фабрыка на заклік работніцы «Трохгоркі» сабрала 2 тысячы рублёў. Сяня на мітынгі мы паставілі адпрацаваць 2 гадына на карысць іспанскіх работніц.

Інжынер фабрыкі «Комунарка» тав. Алуцкі гаворыць:

— Ва ўсіх гарадах і калгасах на-

шай неабсяжнай вярны мільёныя масы соцыял-дэмакраты і Іспаніі. У пераважных радах барацьбы з фашызмам стаяць дзесяткі тысяч гераічных жанчын. Яны аддаюць сваё жыццё за свабодную Іспанію.

Нам, жанчынам свабоднай соцыялістычнай краіны, асабліва блізка барацьба нашых сёстраў.

Працоўныя Іспаніі будзь змаганца да поўнай перамогі. Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!

Работніца заводу імя Кірава тав. Загорына расказвае, як калектыву заводу агукуўся на заклік работніцы «Трохгоркі»: ужо сабрана 1.500 рублёў.

Выступае стаханавца заводу імя Молатава тав. Корчун.

— Азіная свабодная праіна ў свеце — гэта наша краіна. Азіная свабодная жанчыны — гэта мы, перажыўшыя нямецка-фашысцкае, азіныя сэрцы Іспанскаму народу; барацьбы за свабодную Іспанію не азіныя, з імі мільёны жанчын, аднапачасна пратэктарскай рэвалюцыі.

Дарагія сёстры з Іспаніі! Мы злучылі з вамі!

Анастасія прымае мітынг пільскае ўрада і герцаічнае пратэктарскае Іспаніі. З залы насупаца вочылі: «Смерць фашызмам!», «Нахай жыць свабодная Іспанія!», «Прывітанне герцаічным жанчынам Іспаніі!», «Нахай жыць любімым працадара Сталіну!».

— Ужо два месяцы як ледзь кроў рабочага класа Іспаніі, Іспанскія жанчыны адстойваюць сваё незалежнасць. Яны ідуць наперад з сваімі братамі, мужамі, яны будзь змаганца да перамогі, да апошняй кроплі крыві. Фашызмы азіныя азіныя рабочым класам; яны ў свеце такой сілы, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Наша фабрыка на заклік работніцы «Трохгоркі» сабрала 2 тысячы рублёў. Сяня на мітынгі мы паставілі адпрацаваць 2 гадына на карысць іспанскіх работніц.

Інжынер фабрыкі «Комунарка» тав. Алуцкі гаворыць:

— Ва ўсіх гарадах і калгасах на-

ІМ НЕ ЗАДУШЫЦЬ ДЭМАКРАТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ

БІГОЛЬ, 21 верасня. У доме соцыялістычнай культуры ў вялікім уздымам праішлі мітынг жанчын. Выступілія работніцы і калгасніцы выказалі свае гарачыя сімпатыі да працоўных Іспаніі, якія змагаюцца з завярэлым фашызмам. Тав. Сырніцава ўспомніла аб тудзінах, якія пераходзілі жанчынам Савецкага Саюза ў часе грамадзянскай вайны. Яна выказала сваё захваленне гераістаймі жанчынам Іспаніі.

Тут-жа на мітынгі быў арганізаван збор сродкаў на дапамогу жанчынам і дзецям Іспаніі. Сабрана 1.300 руб.

МУРАУ.

Мы пераконаны ў перамозе іспанскага народу

ДУБРОВНА, 22 верасня. З вялікім уздымам праішлі агупагарадскі мітынг работніц, настаўніц, медыцынскіх работніц і хатніх гаспадынь Дубровні, прысвечаны абмеркаванню пільскае работніц «Трохгоркі».

Адна за адной з усхваляванымі прамовамі выступілі работніцы фабрыкі «Дыштрэкска мануфактура», медыцынскія работніцы і інш. і выказалі пачуцці любові да сёстраў па класу, працоўных жанчын Іспаніі.

Мы рэдукаем кожнай перамозе іспанскага народу, — завіла ў сваёй прамове Т. Ермолава. — Мы пераконаны, што працоўныя Іспаніі змаганца фашысцкім ворагам. Я ўношу 10 руб. на карысць падрыхтоўкі жанчын і дзяцей Іспаніі.

Жонка ўрача Дабрыльскага ўнесла 75 руб.

Слова папрасіла настаўніца тав. Фандо. Яна ўнесла 35 руб. і завіла: «Лічу сваё пратэктарскае абавязкам аказаць дапамогу жанчынам і дзецям Іспаніі, мужам і блыскі якіх герцаічна абараняюць сваю свабоду».

Тут-жа на мітынгі настаўніца Якаўска ўнесла 15 руб., загадчыца ўрацкоўскай школы Хамавава — 50 руб., настаўніца Сімановіч — 25 руб. і т. д.

НАЛЬНО, БАШО.

Працягваюць фашысцкім бандытам

Калектыву работніцаў 2-й сталінскай сярэдняй школы (г. Менск) вярнуўся з пільскае да працоўных жанчын Іспаніі, у якіх пішучы:

«Нама такіх слоў, якімі можна было-б выказаць наша захваленне вашай адвагай і адданасцю справе барацьбы за сваю свабоду і незалежнасць. Сваім гераізмам і мужнасцю вы паказалі нам, што адстойваць сваю свабоду, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Нахай жыць свабодная Іспанія! Прывітанне працоўным Іспаніі, жонкам і дзецям. Мы ўношым, што перамажам чорныя сілы фашызма. Далучаемся да працягвання работніц «Трохгоркі» і аддаем 2 протэктарскае свайго месячнага зарадку (309 руб.) на карысць слябных іспанскіх барацьбоў».

Працягваюць фашысцкім бандытам

Калектыву работніцаў 2-й сталінскай сярэдняй школы (г. Менск) вярнуўся з пільскае да працоўных жанчын Іспаніі, у якіх пішучы:

«Нама такіх слоў, якімі можна было-б выказаць наша захваленне вашай адвагай і адданасцю справе барацьбы за сваю свабоду і незалежнасць. Сваім гераізмам і мужнасцю вы паказалі нам, што адстойваць сваю свабоду, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Нахай жыць свабодная Іспанія! Прывітанне працоўным Іспаніі, жонкам і дзецям. Мы ўношым, што перамажам чорныя сілы фашызма. Далучаемся да працягвання работніц «Трохгоркі» і аддаем 2 протэктарскае свайго месячнага зарадку (309 руб.) на карысць слябных іспанскіх барацьбоў».

Працягваюць фашысцкім бандытам

Калектыву работніцаў 2-й сталінскай сярэдняй школы (г. Менск) вярнуўся з пільскае да працоўных жанчын Іспаніі, у якіх пішучы:

«Нама такіх слоў, якімі можна было-б выказаць наша захваленне вашай адвагай і адданасцю справе барацьбы за сваю свабоду і незалежнасць. Сваім гераізмам і мужнасцю вы паказалі нам, што адстойваць сваю свабоду, якая-б магла задушыць пратэктарскае рух. Нам пратэктарскі абавязак — дапамагчы працоўным Іспаніі.

Нахай жыць свабодная Іспанія! Прывітанне працоўным Іспаніі, жонкам і дзецям. Мы ўношым, што перамажам чорныя сілы фашызма. Далучаемся да працягвання работніц «Трохгоркі» і аддаем 2 протэктарскае свайго месячнага зарадку (309 руб.) на карысць слябных іспанскіх барацьбоў».

Дом Чырвонай Арміі ў Менску

Падарунак ад народу

Двадцатая Упартая Ударная праца калектыва будаўнікоў пераходзіць завяршэнню радасным поспехам. На месцы былага прыёмнага адрэйскага дома — асада радзіннага хурману ў мінулым — горады вышэйшы прымажун-палак. Па фронтонах красуецца надпіс: «Дом Чырвонай Арміі». Наміс строгі ў стылі, утушальны ў асцяце — ані выражае архітэктурна будынак і падкрэслівае яго значэнне.

У будаўніцтве і мастацкім афармленні Дома Чырвонай Арміі прынялі дзейны ўдзел рад архітэктараў і мастакоў Масквы і Менска. Дастаткова ўпамінуць імя заслужанага жэліца мастацтва архітэктара Лангбарда — аўтара праекту ДЧА, маскоўскіх мастакоў Якаўлева і Шухміна, нашасных для дома рад карцін і партрэтаў, мастака Дайска — аўтара фіхкультурных пано, скульптара Алжсеева (барельефы і геральдыкі), менскага скульптара Агура (бюсты) і інш. Камандаваннем Беларускай вайскай акругі і менскага гарнізона была звернута асабліва ўвага на мастацкае афармленне дома.

Ад мармурных калон галоўнага вестыбуля шырока лесніца, пакрытая каўрам, уваляе вас на ўнутраныя, вялікія і прасторныя, памышканы Дома Чырвонай Арміі, у цэлым афіцыйна залы і пакоі, які хутка паслужылі раскрываюць свае дзверы перад байцамі камандзірамі, палітработнікамі і іх сем'ямі.

Што сабой уяўляе Дом Чырвонай Арміі?

Гэта — камбінат усебаковага абслугоўвання чырвонаармейскага і камандзірскага складу Чырвонай Арміі. Ад лесняк на хімію, вышэйшай і сярняй матэматыцы, фізікі і географіі да канцэртаў філарманічнага і акадэмічнага плана — тут усё знойдзе камандзір, палітработнік і баць.

Дастаткова безга атдзельна фізічную і хімічную лабараторыю, каб пераканацца, што камандзір, які жадае паліпавіць свае вочы, атрымае тут велізарную дапамогу. Тут сабраны ўсе прылады, якія патрабуюцца для вывучэння фізікі. У хімічнай лабараторыі можна зрабіць усё доследы, прадуцтвадзяны курсам хіміі за дзевяцігодку. Вучэбныя рэчывы, вучэбныя фоталабараторыі, географічны кабінет з велізарным глосбам, на якім рэльефна паказана земная паверхня, кабінет на тэматыку, чыстыя светлыя зьявы школына-курсавага састра. Вялікі аўдыторый ваяннага састра змесціць у сабе сотні камандзіраў. Гэта — толькі чвэрць паверх.

Кабінеты і класы састра агітацыі і прапаганды знаходзяцца на трэцім паверху. Тут-жа горадыска дама — бібліятэка з чыстай залай і малой чытальнічай. 100 тысяч томова рэнаставаных выданняў знаходзяцца ў двуххурнавай кнігавышай. Мастацка афармленыя вестыбулі кніг дэкарацыю утушальна абстаўноўку чытальні.

Другі паверх — паверх забаў і адпачынку. Рэстаран з двума сальонамі. Пастаянна тут будзе іграць аркестр, і наведвальніку забяспечыцца ўважлівае і кампартынае абслугоўванне адпаведна яго густам і адрасам. Побач з рэстаранам — чатыры гасціныя для адпачынку. Більярдныя і шахматныя пакоі Калонныя залы — залы музыкі, вяселіцы, танцаў.

Файо канцэртнай залы з фларэндыйскай сталю і крэмавай расфарбоўкай сцены і крэмавымі шпонамі на вокнах, са зручнай мяккай мэбляю ўздоўж сцен — адно з лепшых месцаў адпачынку Дома Чырвонай Арміі. У канцэртнай зале камандзір зможа паслухаць канцэрт лепшых музычных сіл.

Спартыўная зала абстаўлена найлепшай тэхнічай фізічнай культуры. Вялікую цікавасць уяўляе зямны басейн — адзін у БССР па сваёму абстаўленню.


Цікава пазглядаць на яго, калі выключана кругом святло і надзіма асвятляюць асцярычныя ілюмінатары. Над-ж сонца зьявіцца басейн вольна сваях прамянаў праз шырокія прасветы вокнаў, які зьявіць пільнастай бліскучасцю расфарбоўку сіняга кафельнага пад'яў і праразастасцю сваях воль. Нармальнае тэмпература вады ў самяя мошныя марам тут будзе 25—28 градусаў цішы.

Народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза тав. Варашылаў наведваўшы менскі Дом Чырвонай Арміі, у прысутнасці маршалаў Бушэвага Саюза тт. Бярова і Бушэвага Саюза тт. Бярова і Бушэвага тав. Уваровіча, армейскага камітара 2-га ранга т. Буліна і раду савяда вышэйшага камандвання РСЧА даў добрую ацэнку абстаўленню ДЧА.

Шмат увагі пбудове Дома Чырвонай Арміі аддава партыйная арганізацыя і асабіста сакратар ЦК КП(б)Б тав. Пікало. Шмат клопатаў прадуцтва старшыні Соўпарка БССР тав. Галаздеца.

Толькі ў краіне, кіруюмай партыя Леніна—Сталіна, магчыма стварэнне такіх палацаў. Савецкі народ любіць сваю армію, і гэты падарунак прапаўняе краіна Савецкай камандзірам, палітработнікамі і байцам любячай набадзеспонай Чырвонай Арміі.

ВЛАД МУРАТ.



Дом Чырвонай Арміі ў Менску. НА ЗДЫМКУ: выгляд Дома Чырвонай Арміі з вуліцы Карла Маркса.

Фото Я. Салавейчыка.

Вялікі ўклад у соцыялістычную культуру Уражанні аб ДOME Чырвонай Арміі

ДЫВІЗІЙНЫ КАМІСАР т. НЕСЦІЯРЭНКА

Дастаткова безга атдзельна фізічную і хімічную лабараторыю, каб пераканацца, што камандзір, які жадае паліпавіць свае вочы, атрымае тут велізарную дапамогу. Тут сабраны ўсе прылады, якія патрабуюцца для вывучэння фізікі. У хімічнай лабараторыі можна зрабіць усё доследы, прадуцтвадзяны курсам хіміі за дзевяцігодку. Вучэбныя рэчывы, вучэбныя фоталабараторыі, географічны кабінет з велізарным глосбам, на якім рэльефна паказана земная паверхня, кабінет на тэматыку, чыстыя светлыя зьявы школына-курсавага састра. Вялікі аўдыторый ваяннага састра змесціць у сабе сотні камандзіраў. Гэта — толькі чвэрць паверх.

САКРАТАР ВАРАШЫЛАЎСКАГА ГОРРАЙНОМА КП(б)Б т. КАВАЛЕЎ

Што можна сказаць аб ДOME Чырвонай Арміі? Толькі адно: выдатна, пудоўна, прыгожа. Гэта — вялікі ўклад у соцыялістычную культуру.

МАСТАЦКІ ТІРАЎНІК БДТ-2 т. ДАРВІШЭЎ

Яшчэ адзін выдатны ўклад у соцыялістычную культуру, прыгожы падарунак нашай вялікай Чырвонай Арміі, якую мы, работнікі мастацтва, так любім і беззаветна ёй служым сваёй зброяй — мастацтвам.

ТЭХНІК-ІНТЭНДАНТ ПЕРШАГА РАНГА т. МАРШІН

Дом Чырвонай Арміі зьявіўся самай бліскавай адзёлкай і афармленнем. Ацтваецца, што інжынеры, будаўнікі, мастакі, архітэктары зрабілі ўсё, каб стварыць максімум выгад і ўтульнасці для камандзіра і членаў яго сем'і. Усё пільна заложылі ад таго, як тут будзе паступаць работа.

ВЕРНУТАЯ МАЛАДОСЦЬ АЛЕСЬ СІЯХОВІЧ

Якаў Барысавіч сядзеў на лаўцы і, абанершыся на падавеніцы, глядзеў у акно, церабіў сваю шуршавую, як той сівец, баряду, пазіраў на жонку, якая кшталася ў чалешніку, і часам пакрычваў сваё доўгія вусы.

— Якаў Барысавіч пра нешта сур'ёзнае думаў, але пра што — было цяжка адгадаць; не ведаў і жонка. Яна кожны раз пачынала гаворку, але Якаў маўчаў, нібы не хачелася яму перакладаць тым думкам, што кружыліся ў яго галаве.

Шызыя хвалі думу махоркі ўзнімаўся ўгору, кружыліся над галавою, распаўсюдзіліся на хаце, але думкі тым, што хвалявалі Якава, не пакідалі яго...

На сваёму шматгадоваму ўзросце ён не папаў у сіс, які тыдзень таму склаўся рабачком саўгаса «Ценіоўка», і гэта глыбока крунула старыка. Не было ўдзямек што ў гэтага прыёмнастага 74-гадовага чалавека ў апошнія гады зварачалася яго даўно забудзеная, не расквітаўшаяся ў тым гады-малодасці. Ён наспуну шэрую шапку на сваю лысую макушку, пільна бурную жонцы і пераступіў парог.

КАМЕРЫГ т. АЛЕХІН

Дом Чырвонай Арміі высокакультурна і прыгожа аддзелан. Мае пажалася — уклад глыбокі змест у работу гэтай установы. Культурны будынак трэба па-культурнаму ўтрымаваць.

Менскі Дом Чырвонай Арміі — цэнтр культурнай работы не толькі менскага гарнізона, але і ўсёй Беларускай ваяскай акругі.

НАМЕСНІК СТАРШЫНІ СНК БССР т. ЛЮБОВІЧ

Першаму асаду культуры ў сталіцы аднагодовай БССР, які мае комплексны характар, паварна пажадар увагі ўсёму партыйнаму і савецкаму актыву Менска і БССР, каб Дом Чырвонай Арміі ў Менску роў, як пасобіца нашай партыі ў палітычнай і культурнай рабоце. Прыквітэнне будаўніцтва і арганізацыя, вытрымліванне эканоміі, дашы працадвором Чырвонай Арміі таварышам Варашылаўым і камандзірам таварышам Уваровічам.

ПІСЬМЕННІК т. АЛЕКСАНДРОВІЧ, ЛЬНЬНІК, БРОУКА, ХАРЫК

Дом Чырвонай Арміі ў Менску з'яўляецца выдатным цэнтрам барацьбы за соцыялістычную культуру не толькі сярод камандзіраў і байцоў Чырвонай Арміі, але і лепшых людзей нашай краіны.

Дом пбудаван з вялікім густам, кожная дэтал мастацкі прадумана. Мы радуемся гэтай адзёццы, гад і ўтульнасці для камандзіра і членаў яго сем'і. Усё пільна заложылі ад таго, як тут будзе паступаць работа!

На двары вечара. Над шырока расквітаў аялінай сідэбай з-за сяду на небе ўсплывае малады, мякка мільгаць і зійні клубіцы на ўзгор'е і абдава папрахадзі мёрта сплюснутага на двары старыка.

Ён палыпоў да будынка, узнёўся на ганак, заглянуў у акно, глядзюка ўдзіку выліганае паветра і, рэзлаважваючы вусы, падаўся ў пакой.

— Абылі Якава. Прамінулі значыць... — Гледзячы на настайніка, загаварыў Якаў Барысавіч. — У старыкі прышліся... Я мо яшчэ справулей зьеха маладога, толькі праба ўтумачыцца добра...

У пакой адрэганці. У гэтым паку сунуўся наперад і Якаў Барысавіч сунуў на лаўку і прыкнінуў да шырокага стала. Яму адразу падалі буквар, аловак і іншыя пісьмовыя прылады. Настайнік прадаўжаў запыткі. Якаў прытупа ўгладзіўся ў кожную літару, якую паказваў настайнік.

З таго часу вечарамі Якаў Барысавіч сядзеў на занятках, кудасі аловак на шытку, часта аловак хрусцеў пад яго наляпкім пероўнамерным налікам не справітыванай рукі. Тым ён дэставаў з кішкі свой складаны з бліскавай калодачкай ношкі, стругаў аловак, усероўна як кляныны грабляны зуб і зноў пачынаў кудасісь на дзятках. Кожная новая літара ўсё больш захапляла яго.

І калі Якаў Барысавіч пошнік чэрвенскім печарам пад светлай шыпай Ільча на сваям класічным шытку сваёй узраснай 74-гадовай

СТАХАНАЎЦЫ БУДОЎЛІ

Менскі Дом Чырвонай Арміі гадоў. Хутка камандзір пераступіць парог культурнага палаца культуры.

Стварэн будыніцтва культурнага цэнтра сталіцы аднагодовай БССР, Менск атрымаў яшчэ адно цікавае архітэктурнае ўпрыгожанне.

Дом Чырвонай Арміі — гонар горада і ваяскай гарнізона. Ён завітан адзіраць, і адгара велізарную ролю ў культурным выхаванні байца і камандзіра, у іх ваярэй і палітычнай падрэхтоўцы, у арганізацыі іх адпачынку.

Дом будзе цэнтрам навуковай мисці і для партыйнага, савецкага і прафсаюзага актыва горада. Гэты будынак 18 верасня атдзельна Дом Чырвонай Арміі і забарохнае яго кабінетам, лабараторыямі, бібліятэкай, партыйным кабінетам, спартыўным корпусам, вадным басейнам, кіно-канцэртнай, танцавальнай заламі, гасцініцай і рэстаранам. Дом дапамагаў будаваць усё прапаўняе Савецкай Беларусі. ЦК КП(б)Б і Соўпарком БССР ажуржалі будаўніцтва любімоў і клопатамі. Камандаванне акругі дапамагаў ствараць гэты прыгожы будынак. Вялікую ролю ў кіраўніцтве будаўніцтвам адгараў дывізіённы камісар тав. Юш.

Будаўніцтва ўзначальваў вопытны ваяскай інжынер 1-га ранга т. Каньшалаў і яго памочнік, малады, аэляны інжынер т. Маравоўскі. Будыніцтва-стаханаўцы забяспечылі высокую якасць будаўніцтва. Аўтар праекту гэтага сапраўднага палаца культуры, архітэктар Лангбард, даў высокую ацэнку стварэнню работам. Ся стаяроў асабіста граба адначы тт. Грыгнаўза, Ашуневіча, Дамоха, Бацяноўскага і начальніка

Добра працаваў малады савецкі мастак т. Кроль. У рабоце па афармленню дома ён правіў вялікія адольнасці і густ. Асабіста ўдавае афармленне бібліятэкі і чытальнай залы. Гэта яго работа з'яўляецца перафарманым узорам.

Выдатны палак культуры гадоў. Хутка пачнецца доўгажачкае: «Добро пожаляваць!».

Л. ШАПІРА.

спрацаванай рукой вывеў першае слова **Сталін** — біязмерная пільна радзісі ўхваляваўа яго. У грукан заўважана сарпа. Завалася, што на яго старасякіх жыхах шпэрэй паласяся гарачая кроў. Пасвятлеў ў вачах, у целе пачулася жывасць. Яму хадзела пісьлі і пісьлі гэта бізкая, любімае, роднае імя, імя таго, хто ашчасліўіў яго старыя гады.

— Гэта-ж прэмія за вучобу... У стаханаўцы вышаў. От табе і Якаў... І на яго паслельных вуснах заўважыла вясёлая ўсешка.

— Вучаль добра, да яшчэ і грошкі дапош... Калачыцца на ложка пра сабе заапычкі старык.

На нараду, сідканую сельгас-аддэлам ЦК КП(б)Б і ЦК саюза заварылі з'яўляцца пераіменна імям імям і Якаў Барысавіч. Ён прыблўў на нараду, і перадаў вучобі, паказаўшы ўзору большышай барацьбы за суцельную пісьменнасць памага парода.

За сталом паміж партыйных арганізатараў, старшын рабачком і дэпартаў выслушавіўае постань гэтага жаванага 74-гадовага старыка. І нікому не хочацца верыць, што гэтаму прыёмнасту чалавеку гэтаўлікі год. Вось ён сідзіць, абанершыся да стол, уважліва прыслухоўваецца да выступачыцы і на яго паслельных вуснах часта занімаецца радасная ўсешка.

Якаў Барысавіч узяўся з крэда, раскляўіў свае доўгія вусы, рукой прайшоў па шуршавай барадзе, ікая шырока распушчалася на яго грукан, і, у жмені камечыць шапку, пачаў гаварыць. Шчасем і ралісцо велькі ад протык слоў Якава Барысавіча, дажыўшага да эпокі ваякіга Сталіна, імя янога Якаў Барысавіч цыпер любіўша піша сваёй узраснай рукою.

ЗАЦЯГВАЮЦЬ ЗЯБЛІВАЕ ВОРЫВА

СМАЛЯВІЧЫ. (Спец. нар. «Звязды»). Балгасу «Новае жыццё», Верхненскага сельсавета, па дзяржаўнаму плану неабходна ўзяць на зіму 500 гектараў дэсы. За ўсё час у гэтым калгасе «спасей» ўзараць толькі 25 гектараў. Прычым, гэтыя воруна прыпадае на канец жніўня, г. зн. да пачатку аямай саўбы.

З пачаткам-жа аямай саўбы калгас зусім спыніў зяблівае воруна. Зараз распачынаецца ўборка бульбы, і калгас перакочвае на гэту работу ўсё сваю ўвагу. зяблівае-ж воруна зноў адкладзена на далейшае — на самую апошнюю чаргу.

Зрыў зябліва — вынік пільнага арганізаваць работу ў калгасе, пільнага ўсправажываць адначасова і хутка выкананне ўсёх ваяскай работ. Калгас абслугоўваецца МТС, мае хатственае цягавы і рабачы сілкі. Аднак, у выніку перапарадасці праўлення калгаса, з-за нізкай прапаўняй дэспіліны павола калгаснікаў не выходзіць на работу, што ў сваю чаргу прыводзіць да прагу-

лаў цягавой сілы. Стаханаўскі рух у калгасе не арганізаваў.

На чаде калгаса стаіць член КП(б)Б тав. Санук, які адначасова з'яўляецца партгорам Верхненскай партыі партарганізацыі. Але Верхненскі сельсавет самы адстаў у рабне. Хіба Санук можа забяспечыць партыйнае кіраўніцтва сельсаветам, калі ён не справляецца са сваім калгасам, калі яго калгас не дапушчальна адстае.

Лепшы калгас Кляніцкага сельсавета «Космавольская вода» да гэтага часу ўзяў толькі 50 процантаў зябліва.

У астатніх калгасах Кляніцкага сельсавета яшчэ не пачыналі, або толькі думалі распачынаць зяблівае воруна.

Зяблівае воруна ў Смалявіцкім раёне па прыкладу мінулых гадоў адкладзена да апошніх дзён ваяскай.

П. ЧЫКУН.

З ДОБРАЙ ТРАСТЫ АТРЫМАЛІ ДРЭННАЕ ІЛЬНОВАЛАКНО

КАПАТКЕВІЧЫ. (Нар. «Звязды»). Сялета ў калгасе Капаткевіцкага раёна ўрадуў кіраўнік лён. Ён сваячасова біў убор, абмалочан і расказан. Наступныя працэсы работы — пах ём і апрацоўка ільнотрасты — павінны завяршыць барацьбу за добракаснае валакно.

Апрацоўка ільнотрасты ў раёне пачалася ўжо даўно. Але праходзіць яна вельмі марудна. Да 15 верасня на прыёмны пункт паступіла не больш 10 тон валакна. Прычым пачалі здаваць валакно дэзка не ўсе калгасы.

Адначасова-ж да зячкі ільновакна ішчэ зусім не прыступілі. Між тым удзельная вага адначасова ішчэ ў агульным плане роўна 15 процантам.

Куды горш з якасцю апрацоўкі трасты. Шмат дзе трасты мунць не астыўшай, тропіцца валакно на боках. У рэзультате, з добрай трасты атрымавацца нізкакаснае валакно.

Тышоўшчыкі Шумейна і Кандрацёў (таксама ўнагароджаныя значымі «Ударнік ваяскай будоўлі»), працуюць на будаўніцтве з першага дня Каваль-стаханаўца т. Бейнэсон паказаў выдатны ўзору соцыялістычнай працы. Добра выканалі сваю задачу электраправадчыкі са сваім кіраўніком т. Левітанам.

Тышоўшчыкі Шумейна і Кандрацёў (таксама ўнагароджаныя значымі «Ударнік ваяскай будоўлі») выканалі самыя адказныя тынкавальныя работы. Шумейна — удзельнік грамадзянскай ваяны, служыў у атрадзе Шторма. Ён з вялікай любімоў будоваў дом для роднай Чырвонай Арміі. Імя яго і ішчых лепшых стаханаўцаў будзе адзначана на дошцы гонару, устаноўленай у вестыбулі ДЧА.

Работы Кульба і Маргуноў, кіруючы бригадзі, самі зусім пачыналі прыклад у рабоце. Добракачовна ішчэ на сваім адказным ўдарным участку, працаваў ўсё час метадым соцыялістычнага сабораўніцтва, падлягаючы асцягох. Тав. Кульба біў актыўным рабачком напсенай газеты. «За культуру будоўлі», крытыкаваў усё недэлачы і гэтым дапамагаў кіраўніцтву будоўлі ліквідаваць недаробкі, дабіцца высокай рэзультатаў.

Добра працаваў малады савецкі мастак т. Кроль. У рабоце па афармленню дома ён правіў вялікія адольнасці і густ. Асабіста ўдавае афармленне бібліятэкі і чытальнай залы. Гэта яго работа з'яўляецца перафарманым узорам.

Выдатны палак культуры гадоў. Хутка пачнецца доўгажачкае: «Добро пожаляваць!».

Л. ШАПІРА.

Добра працаваў малады савецкі мастак т. Кроль. У рабоце па афармленню дома ён правіў вялікія адольнасці і густ. Асабіста ўдавае афармленне бібліятэкі і чытальнай залы. Гэта яго работа з'яўляецца перафарманым узорам.

Выдатны палак культуры гадоў. Хутка пачнецца доўгажачкае: «Добро пожаляваць!».

Л. ШАПІРА.

ДОСЛЕДЫ ХАТ-ЛАБАРАТОРЫЙ

Многія хаты-лабараторыі Менскага раёна шырока разгарнулі сваю работу, укараняюць і размажваюць новыя культуры ў калгасах.

Кармовыя капуста, якая мала дзе асяваецца, зараз разнажэцца ўсімі хатамі-лабараторыямі. Гэта культура, надзвычай добра вырастае на вопытных участках, можа адгараць велізарную ролю для кармовай бацькі. Яна дае звыш 400 цэнтнераў зяблянай масы з гектара, можа быць скарыстана ў якасці папшы для зяблянай павышчэ ваяскай, а таксама ў якасці саўбыва.

Яшчэ большае значэнне трэба надаць разнажэццю, асабіва важнай для Беларускай культуры — безакалойднага дубіны. Ён упершыню пачаў разнажэцца ў калгасе хатамі-лабараторыямі. Так заапычкі хатамі-лабараторыя калгаса «Зара», Астравіцка-Гарадзенага сельсавета, тав. Змітровіч з ваяскай 150 грамаў насення атрымаў каля 5 кілаграмаў безакалойднага дубіны. Гэта дасць магчымасць праз некалькі год атрымаць вялікую плошчу пасеву.

Яшчэ большае значэнне трэба надаць разнажэццю, асабіва важнай для Беларускай культуры — безакалойднага дубіны. Ён упершыню пачаў разнажэцца ў калгасе хатамі-лабараторыямі. Так заапычкі хатамі-лабараторыя калгаса «Зара», Астравіцка-Гарадзенага сельсавета, тав. Змітровіч з ваяскай 150 грамаў насення атрымаў каля 5 кілаграмаў безакалойднага дубіны. Гэта дасць магчымасць праз некалькі год атрымаць вялікую плошчу пасеву.

Яшчэ большае значэнне трэба надаць разнажэццю, асабіва важнай для Беларускай культуры — безакалойднага дубіны. Ён упершыню пачаў разнажэцца ў калгасе хатамі-лабараторыямі. Так заапычкі хатамі-лабараторыя калгаса «Зара», Астравіцка-Гарадзенага сельсавета, тав. Змітровіч з ваяскай 150 грамаў насення атрымаў каля 5 кілаграмаў безакалойднага дубіны. Гэта дасць магчымасць праз некалькі год атрымаць вялікую плошчу пасеву.

Ф. Я. МЕХАНІН.

Здаюць высокакаснае валакно

ЧАВУСЫ. Тымі дзачы ільновакна па рабну з кожным днём нарастаюць. Зьяно тысячліцы валакнаў калгаса «Комунар», Вялікадэскага сельсавета, поўнасца аграрыявала дэн са сваяго гектара.

Зьяно здало дзяржаве 9 цэнтнераў ільновакна, а сялета калгасы здалі ўжо сотні кілаграмаў 22—24 нумарам.

БЕРАЗОЎСКАЯ.

АДПРАЎКА ЯПОНСКАГА ДЭСАНТА ў КІТАЙ

ТОБЮ, 20 верасня. (БЕЛТА). Морская міністэрства апублікавала паведамленне, у якім указавана, што ў выніку важнай нарады, якая адбылася сёння ў морскім міністэрстве, прынята рашэнне маніраваць спецыяльны морскі дэсант у Кітай і прасіць імператара адобрыць гэта рашэнне».

Як паведамляе газета «Нипі-Ніпсі», «з прычыны крайняй трывогі адносна жыцця і маёмасці японскіх рэзідэнтаў у Кітаі, японскія ўлады прызначылі неабходным размяшчэнне морскага дэсанта значнай сілы ў японскім сяміменне (квартале) у Ханькоу, які з'яўляецца важным стратэгічным пунктам паўночнага Кітая. Пры гэтым было паставіўлена да прыбыцця новых часцей японскай морскай пяхоты з Японіі накіраваць 20 верасня ў Ханькоу два мінаючы і некалькі частак японскай морскай пяхоты з Шанхая».

Агенства «Домей пусі» паведамляе, што імператар сёння заперэўваў разнае японскіх морскіх урад ад адпраўцы японскага дэсанта ў Кітай.

Прошукі фашыстаў у французскай Паўночнай Афрыцы

ПАРЫЖ, 21 верасня. (БЕЛТА). Орган кампарты Францыі «Юманітэ» паведамляе, што ў Блэзе (Алжыр) камандзір стралковага палка сабраў сваіх афіцэраў і выстуіў а прамавай, у якой рэзка паказаў на ўрад Блэма і ў хвалебным тоне адказаўся пра лідэра іспанскіх мапежнікаў генерала Франка. Ён заклікаў афіцэраў быць гатовымі выйсці на вэтуі, каб амагацца супроць урада. Прамова палкоўніка змяшчала таксама пакальніцкія выпадкі супроць Савецкага Саюза.

«Юманітэ» кажа, што і ў іншых пунктах французскай Паўночнай Афрыкі афіцэры і вышэйшыя чыноўнікі падрыхтоўваюць паўстанне супроць французскага ўрада.

Левы друк паведамляе, што палкоўнік Дэ ла Рок, лідэр фашысцкай арганізацыі «Бруа дэ фэ», наўдзяў лятаў пад вымышленым імем на самалёце з Францыі ў Алжыр.

Газета «Популер» з'яўляе паведаваць Дэ ла Рока ў Алжыр з падрыхтоўкай фашыстаў у Паўночнай Афрыцы. «Юманітэ» патрабуе расцэлявання.

Тэарыстычныя акты французскіх фашыстаў

ПАРЫЖ, 21 верасня. (БЕЛТА). У валоціцах Венне ў часе маладзёжнага агараднага свята, наладжанага комсамольскай арганізацыяй, нейкі фашыст кінуў бомбу ў групу комсамольцаў. Толькі дзякуючы хлалнакроўнасці аднаго з удзельнікаў свята, удалося прадухіліць катастрофу. Нахалнішчы бомбу ў паветры, ён адкінуў яе далёка ад сабе. Ах уарыву выбухнуў пажар у адным з суседніх дамоў. Некалькіх працаўнікоў затрымалі неапава, які рабіў змах. Стрэлам з рэвалверна тэарыст забіў аднаго комсамольца.

Бюро комсамольскай арганізацыі Ліёнскага раёна звярнулася з адзовай да пасольства, сігналізуючы аб фашысцкай небяспечнасці, якая ўзмацняецца з кожным днём. Бюро патрабуе разабарэння фашысцкіх акт і арышту фашысцкіх зладоў. У Сен-Леанар невядомым кінута бомба ў дом прафесара Сер — прычымліва народнага фронту, якому фашысты не раз пагражалі замахамі. Уарыв прычыніў толькі матэрыяльную шкоду будынку.

ПАРЫЖ, 21 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гаўс, блізка ад Алемаса, затрымалі атамбля са зброяй, які накіроўваўся з Швейцарыі. У аўтамабілі вымадлен кулямёт, мноства рэвалвернаў і 4 тыс. бальных патронаў. У Эко-ле-Бен таксама затрымалі аўтамабля з Швейцарыі, які перайшоў тэйна граніцы. У аўтамабілі было 100 вітковак, 5 кулямэтаў і 10 тыс. патронаў.

Аўгур пра нюрэнбергскі з'езд

НЬЮ-ІОРК, 20 верасня. (БЕЛТА). Вядомы журналіст Аўгур піша ў «Нью-Іорк таймс», што выстуленні Гітлера супроць СССР на нюрэнбергскім з'ездзе фашысцкай партыі не пераклалі Англію. Гітлер не захібіў азігнага фронту ў Еўропе супроць комунізма.

«У палітычным і дыпламатычным долах, паводле слоў Аўгюра, разглядаюць азігнага Гітлера да крыжовага паходу супроць большасці а які сярэю прымусяць Еўропу з'явіць пра галоўную небяспеку — германскі мілітарызм». Далей Аўгур указвае, што Гітлер не дабіўся таксама саюза з Італіяй. Англа-французскага Антанта з'яўляецца асновай англійскай палітыкі.



ДА ВАЕННА-ФАШЫСЦКАГА МЯЦЕЖУ ў ІСПАНІІ. НА ЗДЫМКУ: арагонскія рэспубліканскія дружнынікі на вуліцах Мадрыда перад адпраўкай на Сарагоскі фронт.

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Упартыя баі на фронце Талавера.—Масавыя расстрэлы ў занятай мяцежнікамі Кардове.—Штурм Алякасара.

ЛОНДАН, 21 верасня. (БЕЛТА). Як паведаваў у Іспаніі, на фронце Талавера (на захад ад Мадрыда) прадаўжаюцца баі. Абодва бакі адбываюцца за кожную пялю зямлі. Мяцежнікі знаходзяцца за 32 кіламетры на ўсход ад Талавера. У апошнія два дні яны захпілі некалькі вёсак на поўнач ад чыгучкі: Талавера—Мадрыд. Мяцежнікі выдзіраюць страты ўрадавых войск у гэтым сектары ў 4 тысячы чал.

Мяцежнікі спыраюцца, што іх войскі занялі Наварыю, за 80 км. на поўнач ад Мадрыда, прычым у іх руках нібыта аказаліся дзівя з галоўных рэзерваўраў, якія забіраюць пэўнае стацілу валай.

Не гледзячы на доўгую бомбардыроўку і рабуронні, нанесеныя ўрадам, мяцежнікі на-ранейшаму трымаюцца ў крапасці Алякасара ў Таледа.

МАДРЫД 21 верасня. (БЕЛТА). Карэспандэнт газеты «Мундо обрро», які знаходзіцца на казюўскім фронце, прыводзіць расказ сялянца, які ўбег з занятай мяцежнікамі Кардове.

«На 8 грукваляк па 14 чалавек у кожным, — расказаў сялянца, — нас павялі расстрэльваць. Калі радзілася стралы, я кінуўся пудам узлеў, прытарыўся жывым, і кагы рашылі, што я збіт. Былі расстрэліны таксама некалькі жанчынаў, у тым ліку маці і дачка комуніста Херонсіа».

Сялянам фашысцкія каты цялічна заўважылі перад расстрэлам: «Зараз мы вырашым для вас азмельную праблему».

Агенства Гаўс паведамляе з Мадрыда, што народныя трыбуналы прыгаварыў былога міністра ўнутраных спраў у рабінетах Леруса і Сампера радзіла Саласара Аляноса да кары смерці.

Пасля кастрычніцкіх падаў 1934 года Саласар Аляноса кіраваў кровававай расправай над рабочымі.

Заява іспанскага міністра замежных спраў

ЖЭНЕВА, 21 верасня. (БЕЛТА). Выстулаючы сёння на сяджанні, наладжаным асацыяцыяй журналістаў пры Лізе нацыяў, іспанскі міністр замежных спраў Вайа пацвердзіў, што спадзяецца на маючым быць пленуме Лігі ад імя Іспаніі, якая заўсёды выконвае абавязальствы перад Лігай, «напомнічы і іншым іх даўг з адрытасцю і лаяльнасцю, якіх патрабуюць абставіны». Вайа завіў, што не можа быць сумненняў у перамозе рэспубліканскай арміі, але што тэрмін, які для гэтага патрабуецца, залежыць ад дапамогі, якую мяцежнікі, не маючы ніякага падтрымання народных мас, паралельнаму атрымліваюць беспакарана з-за граніцы.

Вайа указаў журналістам, што мяцежнікі генералы і іх прыхільнікі былі настолькі ўпэўнены ў імгненнай перамозе, што ўсе архівы замежных спраў і паўстанні аэмаентаў і назав сакрэтнейшая перапіска гаварыў аказаліся ў іх кватэрах у Мадрыдзе і захаваны ўрадам. Гэта дадо магчымасць устаноўці, што маюць падрыхтоўвацца звыш года. Ма-та ўрада, — прадаўжаў Вайа, — забяспечыць перамогу і гарантыячы існаванне замакратычнай рэспублікі.

На сяджанні прысутчыла каля 60 замежных журналістаў. Вайа і суправаджаючы яго іспанскі пасол у Лондане, былі пры намеснік генеральнага сакратара Лігі нацый Аскарага, былі спатканы дружнымі апладзісментамі.

На сяджанні прысутчыла каля 60 замежных журналістаў. Вайа і суправаджаючы яго іспанскі пасол у Лондане, былі пры намеснік генеральнага сакратара Лігі нацый Аскарага, былі спатканы дружнымі апладзісментамі.

Вайа указаў журналістам, што тэставаў законнасць маніатаў, пакальнічкі абліскі неўсма.

Газета заўважыла, што хоць «выдзелены абліскі дэлегатаў з пленума Лігі было абіянава Рыху англійскім і французскім урадам», аднак, на пасяджанні маніатаў камісіі «Ліон не вымавілі ні слова, а французскі дэлегат Дольбо не налічыў магчымым выстуіць супроць дапушчальна прадаўжэння Абсініі за работ пленума».

НА ПЛЕНУМЕ ЛІГІ НАЦЫЯЎ

ЖЭНЕВА, 22 верасня. (БЕЛТА). Сёння раніцай на пленуме Лігі нацыяў зачыраўся парадка дзні і склаў камісіі. Адбылася таксама пакальнічкі маніатаў камісіі.

Як пераважна, маніатаў камісіі паставіла апрацьва Гагскі трыбунал аб правамоцнасці маніатаў абліскай дэлегатаў.

«Журналь дэ насьон» падкрэслівае, што да гэтага часу нічо не апра-дэкавалі, што Хуан Марч унёс некалькі мільянаў неўсма фонд мяцежнікаў.

Як паведамлялася, палка захавару былі румынскі міністр замежных спраў Тыгулеску, які з'яўляецца на адным з прыватнасціх курортаў. У хварата прызначана аўражэныя крыві. Новае перадачыне крыві не дапамагло. Тыгулеску ў аголі. На заключэнні проф. Ля-дускага. Тыгулеску «загаруў сяд атручэння».

У Афіны (Грэцыя) прабыў на самалёце германскі міністр Дранц-гады Гебельс і суправаджаючы яго асобы.

Справа работнікаў ГУМ'а

„ЗАКРЫТЫ РАЗМЕРКАВАЛЬНІК“

Пакушкі ніколі ў ГУМ'е не можа дэдацца ад работнікаў прылаўка, калі будзе патрэбны яму тавар. «Не інфармуем пакушніка, бо баімся чаргі» — гаварыў калісьці камардырны дырэктар ГУМ'а Файнберг на канферэнцыі пакушнікоў універмага.

У сапраўднасці прычына гэтаму другая. ГУМ фактычна з'яўляецца закрытым размеркавальнікам для сваіх жа работнікаў. Самыя афіцыйныя тавары часта не траплялі пават на паліцы. Іх размеркавалі тэлез не па спісу, з рапына да ахрышці магазіна, ці вечарам пасля званка аб заканчэнні работы.

Такую сістэму ўваля дырэктар ГУМ'а. Гэта было нарчу жулікам і спекулянтам.

Усё гэта прывяло да злоўжываў. Рад работнікаў магазінаў трымаў сувязь са спекулянтам, адукавалі ім тавар без чаргі. Вартаўнікі бессаронна спекулявалі, бралі хабар са спекулянтаў. За выключэннем вартаўніка Верабейчыка ўсе пакушнікі не прымавалі сабе вынагамі. Яны ўпарта выгаварываюць саіх сабе, не пагаджаюцца з гэтай мэтай захапіць сваіх таварышоў па спекуляцыйных магнаціях.

400 метраў рознай мануфактуры анойдзена пры вобшы ў кастрыні Абельсон. У яе знойдзена таксама 69 прадметаў гатовага адзення. Абельсон культурна, адукаваная хітрая істота, якая ўжо з пачатку прапра са стала на афіцыйны судовы тон і называе «грамадзямі» нават самых бліжэйшых ай людзей, адмаўляюцца ад паказанняў, даных ёю на папярэдням следстве. Яна заўважыла, што з пакушнік нічо не алоўжываў. Толькі ў наіны дошты, слова за словам, яна называе Дуршэ-тэява, Лобомына, Маркава і іншых.

Многаслоўна на судзе работніца суконна-шаўковага аддзела Дайкс, якая мела сувязь са спекулянтам. Ах я не выйсціць ні слова праўды. Да яе прыязжалі спекулянты з вёсак, прыводзілі ёй курэй, яйкі, масла, а яна забяспечвала іх часамі. Салазёным таласком Дайкс расказвае суду ўсё тое, што да справы не алоўжыла. І як толькі стаціла запытанне на ўпор, яна набожна зачынае вочы і кіляецца, што нічога не ведае, нічога не бачыла і нічога не гаварыла.

— На мяне нагаварылі па алоўжылі — заўважыла яна. Гэтым мтылаем таксама наўдзява спекуляцыю і пакушніцы Ліўшыц, Алашштат, Сагаловіч, Фігарштойн, Ражко.

Спекулянткі Алашштат і Ліўшыц прымавалі азім чарнаватым, бяскрыўдным людзям. Аказваецца, яны азім радзіа наведвальнікі ГУМ'а. Абодва трапяць паміж там, усе адказваць суду няўдчына. Старшыня суда т. Болдыраў дырэліва казімаінае і прачытае ім папярэдня паказанні, аднак абодва жанчыны бессаронна хлусяць. Выртаўнік Верабейчык у сваім доме ажрыў асабісты «ГУМ'е» у мініяцюры. У яго знойдзена 100 метраў мануфактуры, 21 пара абутку, 10 прымусячых гарзак, эмаліраваная псеуда і т. х. Верабейчык часткова прызнае, што прадаваў тавары з мэтаў заробку. Аднак ён баіцца абнагажвання ў сістэматычнай спекуляцыі, таму ён глыпа заўважыла, што ў 21 пара абутку і 10 прымусячых гарзак і пават 7 плавацельнік ім куплены для асабістага карыстання...

— У мяне такі характар: ёсць грошы — купляю, — заўважыла ён. — Навошта вам 7 плавацельнік? — пытаецца народны засядальца тав. Геберман.

Іх можна ўзкіць як міскі — пах ротат прысутных заўважыла пастуны.

Пракурор т. Гінзбург астраўма заўважыла, што талеркі кампюльна тавар, чым плавацельнік. І наогул навошта Верабейчык 7 плавацельнік, калі ён сцяг а склацівацца з 6 чалавек...

Калі Верабейчык укладвае свае «свабодныя капіталы» ў плавацельнік, то другі вартаўнік Ражко пугае іх у «бярэжыны» паўні. Ён за бясплатна скупляў на рынку абліска дзяржаўных пазык. Пры вобшы ў яго знойдзена на 5 тысяч рублёў абліскаў. Ён жа купляў у ГУМ'а мануфактуру, а жонка з яе шыла сукенкі.

Начальнік пакарнай і вартавой аховы Фігарштойн, безумоўна, хобра ведаў аб усіх ачыннасцях, якіх адбываліся ў ГУМ'е, але праду гаварыць не хобра, бо сам быў галоўным удзельнікам у гэтай ачыннасці групы. Ён абнагажываўца ў хабарлітэ і самазабеспечыўні. Ён дамагаўся сваёй дэаратнай сястры Сагаловіч атрымліваць лёгкі і вольна тавары.

Учарашні дзень судовага працэсу быў прасвечан дошты пакушнік. Алошні прытрымліваліся палітык абавязання выслуштых ім абнагажываўцаў, адмаўляюцца падпісаных ім папярэдня паказанняў. Сёння пакінілі 50 сядзкіх выкрэслена ўся хлусячысць гэтай кучкі спекулянтаў, хабарнікаў і самазабеспечыўцаў. І. ЧЫВЕС.



Скончылася першая ўсебеларуская ашыніца мастакоў асадыяцыйнай работнікаў папавой сунды. У ашыніце прынялі ўдзел 50 работнікаў сунды з Менска, Слуцка, Заслаўя, Мазыра, Полацка, Гомеля і Рачына. НА ЗДЫМКУ: дэці работнікаў заслаўскай шпты Лёля КУЛІК і Мая МОДЭЛЬ вымаваюць тавар «Галак».



У парапунай шконе менскага варакуба без адрыву ад вытворчасці займаецца больш за чал. Скарыстоўваючы свае першыя прыжкі. НА ЗДЫМКУ: інструктар парапунага спорту тав. Зічаровіч падрыхтоўвае першы тав. прымусячэра завод імя Кірава тав. І. Барсука.

«ДВАНАЦЦЬ ПЕСЕнь» ПЕРАКЛАДЗЕНЫ НА ПОЛЬСКІЮ І ЯўРэйСКІЮ МОВЫ

Да мануфактуры часцей Беларускай ваеннай акругі і прысуду тав. Варашылава ў Менск народныя паэты рэспублікі Янка Купала і Якуб Колас і паэты Аляксандравіч, Брука і Глобка напісалі 12 песень, прысвечаных непераможнай Чырвонай Арміі, яе твару і вятхніцтву — вялікаму Сталіну і яе палкаводцу — першаму маршалу краіны сацыялізма Кліменту Варашылаву. Песні перакладзены на польскую і яўрэйскую мовы. Гэтымі дзямі менскага радыёстанцыя імя СНК БССР будзе трансляваць іх на нацыянальных мовах па ўсёй рэспубліцы. Дзешны кампазітары БССР ішчудь музыку па словы гэтых песень.

АБМЕН АБЛІГАЦЫЎ У МЕНСКУ

За 21 дзень у Менску абменены аблігацыі рашэйных пазык на 44079 тыс. руб. 67 тысяч трымалянік атрымалі аблігацыі новай пазыкі. З 1067 прадрэмаў горада, якія правадзілі абмен, 875 пазычкі скончылі канверсію.

Драўна абстаіць абмен аблігацыў у такіх калектывах, як завод «Бельшэвік», які не здаў аблігацыі на 300 тыс. руб., «Чырвоная зара» — на 150 тыс. руб. імя Кірава — 250 тыс., дзюстравак фабрыка — 400 тыс. руб.

За 20 даі верасня ў Менску алочыла выйгрышаў на 835 тыс. рублёў.

У ОРГКАМІТЭЦЕ СІАУЗА СОВЕЦКІХ МАСТАКАЎ

Да 10 гадзін Камітэцкай радыёстанцыі арганізацыя выстаўка работ савецкіх мастакоў БССР. На выстаўцы будучыя прадаўжэнні работ, выкананыя за летні перыяд, а таксама асіквы некаторых капіталічных твораў, якія ішчудца да 20 гадзін Камітэцкай. У выстаўцы прымуць удзел мастакі: Аляксандравіч, Мілін, Гутына, Лейтман, Хрусталь, Даржэвіч і інш. Мастак Пашкевіч рыхтуе карціну «Тав. Кіраў па паліцыяні», мастак Гусев — «Каласная сям'я», мастак Кругер прадавіць карціну «Новы цэх заводу імя Кірава» і інш.

РАЧНЫЯ ГАЗАХОДЫ

На судаверхках Дзюпрадвінскага рачнога параводства закінваецца будаўніцтва першых у БССР рачных газаводу. Гэта матарына судны, матры якіх працуюць на драўляным паліве. У пачатку кастрычніка першыя газаводы будучы алены ў эксплуатацыю. Яны, галоўным чынам, прыстасаваны для асваення малых рэк.

ЗДАРЭННІ

* Хулганы. Вечарам 20 верасня павар дзіцячай клінікі П. С. Каралеўскі і павар сталовай ТЭЦ В. Н. Згаржскі, будучы п'янымі, на Савецкай вуліцы дэбававалі і штурхалі грамадзян. Пры дастаўленні іх у аддзяленне міліцыі яны імкнуліся ўцячы і аблі паставы міліцыянераў. Хулганы арыштаваны і прызначаны да судовай адказнасці.

ПАВЕДАМЛЕННІ

23 верасня, у 2 гадзіны дня, у памяшканні Дома тэхнікі (Комсамольскага 25) сідкаецца нарада трыкутнікаў прадрэмаўства, арцелі і дырэктароў трасаў Гагаювічскага раёна.

АД ВАРШЫЛАУСКАГА РК КПСБ

Згублены: партыёт зору 1936 года № 2726109, выданы на імя Геова Нісона Калманавіча, і кандыдацкую картку зору 1936 года № 61555, выданы на імя Вломіна Грыгорыя Осіпавіча, чыць несапраўднымі.

АД ВАРШЫЛАУСКАГА РК КПСБ

Згублены: партыёт зору 1936 года № 2726109, выданы на імя Геова Нісона Калманавіча, і кандыдацкую картку зору 1936 года № 61555, выданы на імя Вломіна Грыгорыя Осіпавіча, чыць несапраўднымі.

ДА ўВАГІ ПАДПІСЧЫКАЎ НА СОВЕЦКУЮ ВАЕННУЮ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЮ

Выданне Савецкай Ваеннай Энциклопедіі перадава з ОГІЗ'а ўноў арганізаванаму Дзяржаўнаму Ваеннаму Выдавецтву НКА СССР. Улічваючы патрэбнасць у энцыклапедыі для камандыраў і пачальніцкага складу Чырвонай Арміі, Дзяржаўнае ваеннае выдавецтва НКА СССР прымае ўсе меры да ўскарыння выпуску ўсёй энцыклапедыі. На працягу 1936 г. будзе выданы і расказан III том; выданы ўсёй энцыклапедыі будзе скончыла к канцу 1936 г.

Цана на ўноў выпускаямля тамы ўстанавляецца ў 15 руб. за том. Прасьба да ўсёх падпісчыкаў пацвердзіць сваю згоду на атрыманне выпускаямля ў далейшым тамоу па новай цане. Адаз просім прыслаць па наступнай форме:

Л і н і я а д р а в у Гэтым пацверджаю сваю згоду на атрыманне чарговых тамоў ССВ.

Падпісчык (Прозвішча, імя і імя па бацьку) Адрас, на якому атрыман II том Адрас, на якому треба даставіць

Падпіс Весткі накіроўваць па адрасу: г. Менск, Савецкая, 73, Адазел падпіскі КОГІЗ'а.

АДДЗЕЛ ПАДПІСКІ БЕЛ. АДЗ. КОГІЗ'а.

ЗАКЛАДНА ЛІСТАПРАКАТНАГА ЦХА

МАГІЛЕЎ, 21 верасня. На труба-лінейным заводзе адбылася ўрачыстая закладна лістапракатнага цеха. Паводле плана, будаўніцтва гэтага цеха пачына будзе заканчваца да 4 снежня 1936 года.

Будаўнікі абавязаліся закончыць будаўніцтва да 7 лістапада. У гэтым годзе лістапракатны цэх павінен выпусціць першыя 2 тыс. тон прадукцыі.

МАНТАЖ НОВАГА ЦХА ІЛЬНОКАМІНАТА

ОРША, 21 верасня. Започына будаўніцтва мотраватэрага пра-аршаўскага ільнокаміната. Будаўніцтва змянілі мантажнікі. Ідзе ўста-наўка 62 ватарных машын сістэмы інжынера Зварышына. Да канца верасня будзе скончаны мантаж першых 10 машын. Работу па мантажу пра-водзіць брыгада Дзюпрадвінскага за-воду імя Карла Маркса. (БЕЛТА).

АБМЕН АБЛІГАЦЫЎ У МЕНСКУ

За 21 дзень у Менску абменены аблігацыі рашэйных пазык на 44079 тыс. руб. 67 тысяч трымалянік атрымалі аблігацыі новай пазыкі. З 1067 прадрэмаў горада, якія правадзілі абмен, 875 пазычкі скончылі канверсію.

Драўна абстаіць абмен аблігацыў у такіх калектывах, як завод «Бельшэвік», які не здаў аблігацыі на 300 тыс. руб., «Чырвоная зара» — на 150 тыс. руб. імя Кірава — 250 тыс., дзюстравак фабрыка — 400 тыс. руб.

За 20 даі верасня ў Менску алочыла выйгрышаў на 835 тыс. рублёў.

КІНОХРОНКА АБ ЯКУБЕ КОЛАСЕ

Белдзяржкіно рыхтуе выпуск спе-цыяльнага нумара кінохронкі, пры-свечанага 30-годдзю літаратурнай дзейнасці народнага паэта БССР Якуба Коласа. У кінохронку ўпо-дучы відэілы з творчай работ і жыцця народнага паэта, моманты вывучэння твораў Коласа ў школах, надрахтоўка аб'явіток да юбілея, прамова паэта Андрэя Аляксандравіча, напісаная для гукавога кіно і т. д.

Кінохронка з'явіцца на экране ў дні юбілейных урочышцаў у ка-стрычніку.

ПАРЫЖ, 21 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гаўс, блізка ад Алемаса, затрымалі атамбля са зброяй, які накіроўваўся з Швейцарыі. У аўтамабілі вымадлен кулямёт, мноства рэвалвернаў і 4 тыс. бальных патронаў. У Эко-ле-Бен таксама затрымалі аўтамабля з Швейцарыі, які перайшоў тэйна граніцы. У аўтамабілі было 100 вітковак, 5 кулямэтаў і 10 тыс. патронаў.

ПАРЫЖ, 21 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Гаўс, блізка ад Алемаса, затрымалі атамбля са зброяй, які накіроўваўся з Швейцарыі. У аўтамабілі вымадлен кулямёт